

29 студзеня 2002 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылася прэзентацыя лабараторыі па пераводу ў электронную лічбавую форму фонду грамзапісаў бібліятэкі.

Стварэнне лабараторыі стала магчымым дзякуючы фінансавай падтрымцы Пасольства ЗША на Беларусі і яго інфармацыйнага цэнтра. З дапамогай Пасольства было набыта неабходнае абсталяванне.

За даволі хуткі час (усяго 100 гадоў) гуказапіс прайшоў бліскучы шлях ад фанографа да кампакт-диска. І на гэтым шляху менавіта грампласцінка пакінула нам свае зорныя адмесіны. Як яе толькі не называлі ў народзе: і «гаворачая кніга», і «хатняя філармонія», і «добрая настайнік», і «хуткая дапамога». Але ў бібліятэкі яна трапіла не адразу.

Калекцыя грампласцінка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі складалася на працягу апошніх 40-ка гадоў, а дакладней — з 1960 г. Што перашкаджала пачаць збіраць яе раней? Напэўна, на тое былі свае асобыя прычыны. Тут і рэвалюцыя 1917 года, Вялікая Айчынная вайны 1941—45 гг., пасляваеннае разбурэнне, адсутнасць у рэспубліцы заводаў-вытворцаў грампласцінкаў і адносіны ў супрацоўнікаў бібліятэк да апошніх дойгі час былі неадэкватнымі. Кніга і бібліятэка — тут усё было зразумела і ясна. А вось грампласцінку ўспрымалі як нейкі чужародны для бібліятэкі носьбіт.

І ўсё ж грампласцінка апынулася пад дахам НББ, і супрацоўнікі аднесліся да яе з павагай. Шмат намаганняў для гэтага прыклала першая загадчыца аддзела мастацтва тады яшчэ Дзяржаўнай бібліятэкі імя У.І.Леніна Дышыневіч Валянціна Нікіфараўна.

Усяго 40 гадоў нашай калекцыі! Але за гэты кароткі час 25-тысячны фонд грамзапісаў НББ стаў не толькі адзіным і самым вялікім па аб'ёму ў Беларусі, але і унікальным па зместу: 80% фонду складаюць запісы фальклорнай і класічнай музыкі розных краін і народаў, сярод якіх асаблівую каштоўнасць маюць запісы беларускага фольклору і твораў беларускіх кампазітараў. На гэтых сціплых чорных дысках захоўваюцца галасы любімых намі народных паэтаў Янкі Купалы і Якуба Коласа, творы старэйшых беларускіх кампазітараў



ШЧАСЛІВЫ ЛЁС КАЛЕКЦЫ

Мікалая Чуркіна, Мікалая Аладава, Яўгена Цікоцкага, Рыгора Пукста і іншых у выкананні выдатных майстроў, сярод якіх Рыгор Шырма, Іосіф Жыновіч, Міхаіл Забэйда-Суміцкі і Лідзія Галушкіна, Леў Гарэлік і Марыя Адамейка. Ды і ці можна пералічыць усіх, хто складае гонар беларускай музычнай спадчыны. Некаторыя найбольш даунія і рэдкія запісы існуюць у нашай калекцыі ў адным экземпляры, і гэта робіць іх сапраўды бясцэннымі. Усё гэта для нас — гукавыя помнікі нацыянальнай культуры.

Супрацоўнікі аддзела мастацтва з самага пачатку збору калекцыі грампласцінкаў адносіліся да іх вельмі беражліва. Чытач ці, дакладней, слухач меў да дыскаў толькі дыстанцыйны доступ. Але грамзапісы так актыўна выкарыстоўваліся на працягу гэтых сарака гадоў, што вычарпалі свой рэурс. Фізічнае ж жыццё грампласцінкі недаўгавечнае, і калекцыя, у тым ліку і нацыянальная музычная спадчына, апынулася пад пагрозай знішчэння. Дзеля захавання фанатэкі супрацоўнікі апынуліся перад выбарам: абмежаваць доступ да яе, ад чаго, у першую чаргу, пацярпелі б карыстальнікі бібліятэкі, і многія запісы з агульнадаступнага здабытку фактычна пераутвараліся б у музейныя экспанаты; або працягваць карыстанне і страціць калекцыю, бо доступу да матрыц расійскіх заводоў грапласцінкаў у Беларусі няма.

Тое, аб чым яшчэ толькі ўчора марылі супрацоўнікі аддзела мастацтва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, здзейснілася! На дапамогу прыйшлі сучасныя тэхналогіі. Дзякуючы фінансавай падтрымцы Амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі і яе інфармацыйнага цэнтра Нацыянальная бібліятэка Беларусі змагла набыць абсталяванне для стварэння новай лабараторыі. У ёй запісы са старых грампласцінкаў можна перавесці ў лічбавы фармат і пасля электроннай апрацоўкі на камп'ютэры зноў запісаць, але цяпер ужо на лазерны дыск, больш надзейны, кампактны і даўгавечны.

Выкарыстанне такой тэхналогіі дае не толькі другое жыццё унікальной для Беларусі калекцыі грамзапісаў, але і адкрывае добрыя перспектывы. Па-першае, дзякуючы камп'ютэрнай апрацоўцы, запісы можна ачысціць ад шыпення, трэску і шуму, харктэрных для старых пласцінок. Па-другое, скапіраваўшы неабходную колькасць кампакт-дискаў, можна стварыць аналагічную калекцыю ў іншых бібліятэках краіны. Неўзабаве першыя ўзоры з новай «лічбавай» фанатэкі плануецца размясціць у Інтэрнэце, і карысташа яе паслугамі можна будзе нават не выходзячы з дому.

Тым не менш, усё гэта — хоць і блізкая, але ўсё-такі будучыня. Аднак ужо сёння ёсьць магчымасць дакрануцца да яе, ёсьць першы прадукт сумеснай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Амбасады ЗША. Гэта — пілотны дыск пад назвай «Музычная спадчына».



Summary

The article brings to light the history of gramophone records collection of the National library of Belarus.